

«Беларусь надоўга застанецца ў нашых сэрцах...»

Пасля заканчэння Дзён башкірской літаратуры ў Беларусі мы звярнуліся да башкірскіх літаратарапаў, каб пачуць іх уражанні, разважанні пра гэту падзею.

Айгіз БАЙМУХАМЕТАУ, старшыня Саюза пісьменнікаў Рэспублікі Башкартастан:

— Уразлі многія адкрыцці, якія мы зрабілі за некалькі дзён. Асабліва — эксперты ў Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, круглы стол пра беларуска-башкірская стасункі ў сценах гэтага музея... З вялікай увагай мы слухалі выступленне беларускага публіцыста, палітолага Уладзіміра Макараўа, які расказаў пра баявы шлях 112-й Башкірской кавалерыйскай дывізіі па тэрыторыі Беларусі, удзел байцоў і камандзіраў гэтага ўнікальнага вайсковага злучэння, пра якое ведае кожны башкартанец, у баях на Гомельшчыне, Магілёўшчыне. А калі загучала песня пра легендарнага генерала Шаймуратава, камандзіра гэтай дывізіі, ды яшчэ па-башкірску загучала, усе прысутныя ўсталі і падпявалі, хто як мог. Дзякую нашай співачым, нашай зорцы Альфі Юлчурыйнай, што была побач з намі. Мяркую, што разам з беларускім пісьменнікам мы здзейснім нямала добрых спраў. Выдадзім кнігі беларусаў у Башкартастане, башкірскіх паэтаў і празаікаў — у Беларусі. Ваша краіна застанецца ў нашых сэрцах...

Як прапанова для беларускіх мастакоў слова, для беларускіх даследчыкаў гісторыі, культуры, літаратуры... Ёсь знакавыя імёны, ёсь даволі цікавыя лёсы, вывучэнне жыцця, біографій якіх дапамагло большаму нашаму ўяннню. У Башкартастане працаў аўтар кнігі «Беларускі казачны эпас», ўнікальны падарожнік па самай глыбінцы Башкартастана ў пошуках легенд і паданняў, славуты фальклорыст Леў Бараг, які надзвычай шмат зрабіў і для беларускай культуры. Чаму б нам разам не паяднацца ў стварэнні вартай кнігі пра гэтага вучонага, якога і сёня памятаюць, шануюць ва Уфе?! У Беларусі загінуў башкірскі паэт Зінат Күціп. Варта знайсці яго сляды, шырэй даследаваць яго франтавую біографію. Мне здаецца, што яго імя можа стаць сапраўдным сімвалам нашай літаратурнай дружбы!..



Зульфі ХАНАНАВА, паэтэса, перакладчыца, публіцыст, лаўрэат Рэспубліканскай маладзёжнай прэміі імя Шайхзады Бабіч, заслужаны работнік культуры Рэспублікі Башкартастан, прэміі імя Р. Хісамутдінавай:

— Даўно сяброву з Беларуссю, ведаю многіх паэтаў і перакладчыкаў. Мае творы на беларускую мову пераклалі Віктар Шніп, Святлана Быкова, Генадзь Аўласенка і шмат хто яшчэ з добрых беларускіх сяброў. Мару пра сваю асобную аўтарскую беларускую кнігу. Веру, што гэта надзея спраўдзіцца. Ведаю, што ў Беларусі выходзіць серыя паэтычных зборнікаў на беларускай мове «Сябрына: паэзія народаў Расіі». У ёй выйшлі кнігі маіх старэйшых таварышаў з кағорты паэтаў Расіі — удмурта Вячаслава Ар-Сяргі, народнага паэта Татарстана, грамадскага і палітычнага дзеяча Роберта Мінуліна, чуваща Валеры Тургая... Мне здаецца, што сёня, асабліва пасля такога грандыёзнага літаратурнага свята дружбы, якім сталі Дні башкірской літаратуры ў Беларусі, у нас, у нашых нацыянальных літаратур, ёсьце усе падставы выбудаваць трывалы літаратурны мост дружбы. Гэта паездка, спадзяюся, будзе не апошній. Мы, зразумела, чакаем беларускіх пісьменнікаў ва Уфе.



Ларыса АБДУЛІНА, дзіцячая пісьменніца, лаўрэат Прэміі Урада Расійскай Федэрациі ў галіне сродкаў масавай інфармацыі, Рэспубліканскай маладзёжнай прэміі імя Шайхзады Бабіч:

— Мы сёлета зрабілі з беларускім дзіцячым часопісам «Вясёлка» супольны праект. «Вясёлка» расказала пра Башкартастан, а мы ў сваім часопісе «Акбузат» надрукавалі і творы беларусаў, і малюнкі беларускіх дзетак. Мяркую, што трэба як мага болей супрацоўнічаць менавіта на дзіцячых творчых пляцоўках, прыцягваць да нашых творчых спраў маладых паэтаў і празаікаў, маладых перакладчыкаў. Я пабывала ў гасціх у рэдакцыі часопіса «Вясёлка», парадавалася, наколькі аўтарытэтнае выданне адрасуецца ў Беларусі малодшым школьнікам, пазнаёмілася з галоўным рэдактарам часопіса публіцыстам Анастасіяй Радзікевич. Была ўражана нашай размовай, веру, што многія планы ў развіцці стасункаў і нашых выданняў, і беларускіх і башкірскіх дзіцячых пісьменнікаў здзейсняцца.

Вельмі важны кірунак супрацоўніцтва — кнігі, адрасаваныя дзесяцям, паддескам, паддескам. Ведаю, што ў Беларусі на высокім узроўні развіваецца дзіцячая літаратура для самых малодшых школьнікаў. Шмат выходзіць кніг менавіта з таким адрасам. Падказвайце, што нам перакладаць на башкірскую мову, на што звяртаць большую ўвагу.

Я сяброву з перакладчыцай і паэтэсай Святланай Быковай. Менавіта яна шмат зрабіла ў Беларусі для прадстаўлення башкірской паэзіі. Праз яе працу беларускі чытачі і ў «Літаратуры і мастацтве», і ў іншых нашых выданнях адкрываюць свет башкірской нацыянальной літаратуры. Дзякую Святлане Быковай за гэтую сапраўды самахвярную, напружаную творчую працу.

Зухра БУРАКАЕВА, празаік, старшыня Саюза кінематографістаў Рэспублікі Башкартастан:

— Столікі ўражання і эмоцый, гэтулькі знаёмыстваў у час нашай паездкі ў Мінск!.. Адкрыла для сябе шмат новага, рада, што познаёмілася з кінастудыяй «Беларусьфільм». Многія творчыя праекты мы ўжо абмеркавалі ў дарозе, вяртаючыся з Беларусі. Канешне ж, было б выдатна, калі б хаця дакументальная студзіка пра Башкартастан была знята на «Беларусьфільме». Прыкладам, пра наших землякоў, якія ўдзельнічалі ў вызваленні Беларусі ад нямецка-фашистскіх захопнікаў.

Гульназ КУТУЕВА, паэтэса:

— Дні башкірской літаратуры ў Беларусі натхніле мяне на новыя паэтычныя творы. Ужо напісала першы верш. Выклала свае ўражанні і пра тое, як захоўваецца ў Беларусі гісторычна, ваенна памяць, і пра Мінск. У час паездкі некалькі разоў, не толькі ў музеі Вялікай Айчыннай вайны, чула пра разбурэнні, руіны беларускай сталіцы, з якімі сустрэліся вызваліцелі ў 1944 годзе... Напісала пра тое, што ў Беларусі, у горадзе-героі Мінску жывуць людзі, якія трывала захоўваюць слу, моц сваіх гісторычных каранёў. Зрабіла падрадкоўнік і пераслала верш сваім новым беларускім сябрам. Буду рада, калі мае вершаваныя радкі загучаць па-беларуску. Можа быць, з гэтага твора вырасце і немалы паэтычны «Беларускі сшытак»...

Дзякую беларусам за щэлпы прыём!

Міннуша КАГАРМАНАВА, патэса:

— Адкрыла для сябе цікавыя беларускіх паэтаў. Абавязкова перакладу на башкірскую мову вершы Канстанцыі Буйло, Яўгеніі Янішчыц, Эдзі Агня-цвет, Еўдакіі Лось, Веры Вярбы, Раісы Баравіковай... У Башкартастане творы мастацкай літаратуры актыўна друкуюць і грамадска-палітычныя перыядычныя

выданні. Шмат месца літаратуры аддае і наш башкартастанскі жаночы часопіс. Для яго і перакладу творы сваіх беларускіх паплечніц па літаратурным цэху — як з ліку тых, хто раней працаўаў у літаратуры, так і маіх сучасніц.

Святлана ЧУРАЕВА, старшыня секцыі рускай літаратуры Саюза пісьменнікаў Рэспублікі Башкартастан:

— Даведалася, што ў вас, у Беларусі, актыўна развіваецца руская літаратура. Верь, што мы знайдзем кропкі судакранання ў супрацоўніцтве нашых паэтаў і перакладчыкаў.

Мунір КУНАФІН, празаік, галоўны рэдактар часопіса «Агідэль»:

— Нашаму часопісу «Агідэль» сёлета споўнілася 100 гадоў. Мы беражліва ставімся да гэтага выдання і яго векавой гісторыі. Вашаму беларускаму часопісу «Полымя» яшчэ споўнілася сто гадоў. Канешне ж, будзем абменьвацца перакладнымі публікацыямі. Я ўжо павёз з Беларусі частку творчага партфеля з паэтычнымі і празаічнымі здабыткамі сучасных беларускіх пісьменнікаў. Пазнаёмлюся сам, уважліва прачытаю ўсе творы і перадам калегам на пераклад. Штосьці і сам гатовы перакласці.



Юрый ГАРУХІН, заслужаны работнік культуры Рэспублікі Башкартастан, празаік, галоўны рэдактар часопіса «Бельскія просторы»:

— Рады, што познаёміўся з беларускім часопісам «Нёман», які выходзіць у Беларусі на рускай мове. Ведаю, што гэта выданне з багатай гісторыяй, часопіс, які ў свой час узначальваў народны пісьменнік Беларусі, добра вядомы на постсавецкай прасторы драматург Андрэй Макаёнак. Спадзяюся, што мы пасябруем з гэтым выданнем. Хацелася б падрыхтаваць абменныя нумары нашых часопісаў.

Танзіля ДАҮЛЕТБЕРДЗІНА, намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Рэспублікі Башкартастан:

— Мы падараўалі ў час Дзён башкірской літаратуры ў Беларусі ладны стос кніг Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь. Так што башкірам можна смела шукаць у вашай галоўнай кніжніцы творы на роднай мове і ўспамінаць родны край. Дарэчы, і з сабою мы шмат беларускіх кніжных выданняў вязём. І на беларускай, і на рускай мовах. Абавязкова перададзім гэты скарб у нашу галоўную бібліятэку. Кнігі стануць тымі сябрамі, што будуць адкрываць новыя мастацкі свет Беларусі ва Уфе, у Башкартастане.

Альфія ЮЛЧУРЫНА, народная артыстка Рэспублікі Башкартастан:

— Каб вы ведалі, як мне прыемна было ўдзельнічаць у Днях башкірской літаратуры ў Беларусі!.. Я ў розных залах, у розных аўдыторыях з асаблівым хваліваннем выконвала песні, якія звязваюць мяне і ўсіх нас з гісторычнай памяццю. І бачыла слёзы, чула затоенае дыханне, калі спявала вашу родную «Белавежскую пушчу». Дзякую вам, беларусы, што вы ёсць... Дзякую Богу, што кіраўніком вашай краіны з'яўляецца такі працалюбівы, такі мудры палітык, як Аляксандар Рыгоравіч Лукашэнка. Мы шмат добра губачылі ў вашай рэспубліцы. І цяпер, ужо ва Уфе, дома, живём уражаннямі ад паездкі, ад таго цёпла губачылі ў прыёму, які нам аказалі беларускія пісьменнікі, Саюз пісьменнікаў Беларусі! Нізкі ўсім вам паклон!..

Запісай Кастусь ЛЕШНІЦА
Фота Кастуся ДРОБАВА і Віктара ІВАНЧЫКАВА